

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной
деятельности**

**КЛИМКОВИЧ
Ирина Юрьевна**

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСОБЫХ РЕЖИМОВ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
ИМПЕРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ**

Дипломная работа

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент С.К. Лещенко

Допущена к защите

«__» 2016 г.

Зав. кафедрой финансового права и правового
регулирования хозяйственной деятельности
доктор юридических наук, профессор В.С. Каменков

Минск, 2016

Реферат

Тема дипломной работы: «Правовое регулирование особых режимов налогообложения, применяемых в императивном порядке». Объем работы составляет 61 страница. При подготовке работы было использовано 73 источника: 24 правовых акта Республики Беларусь и 49 учебников и научных статей белорусских и российских авторов. В работе содержится 4 приложения.

Ключевые слова: налог, особые режимы налогообложения, налог на игорный бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности, налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр, единый налог на вмененный доход.

Объект исследования – особые режимы налогообложения.

Предмет исследования – налог на игорный бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности, налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр, единый налог на вмененный доход.

Цель дипломной работы – изучение положений Налогового кодекса, изучение механизма расчета и уплаты особых режимов налогообложения, применяемых в императивном порядке, а также выявление проблемных вопросов, возникающих при их применении, и поиск их решений.

Методы исследования: логический, сравнительно-правовой, системный метод, структурного анализа.

В рамках работы проведено исследование, в ходе которого определены и изучены понятия «налог» и «налоговая система Республики Беларусь»; проведён анализ особых режимов налогообложения и их классификация; описан механизм расчета и уплаты налога на игорный бизнес, выявлены проблемы, возникающие при его применении; изучен порядок осуществления лотерейной деятельности, а также уплаты по ней налога; исследован налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр; описан порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход и выявлены проблемные вопросы его применения.

Рэферат

Тэма дыпломнай працы: «Прававое рэгуляванне асаблівых рэжымаў падаткаабкладання, якія ўжываюцца ў імператыўным парадку». Аб'ём працы складае 61 старонка. Пры падрыхтоўцы працы было выкарыстана 73 крыніцы: 24 прававых акта Рэспублікі Беларусь і 49 падручнікаў і навуковых артыкулаў беларускіх і расійскіх аўтараў. У працы утрымліваюцца 4 прыкладанні.

Ключавыя слова: падатак, асаблівыя рэжымы падаткаабкладання, падатак на ігравыя бізнес, падатак на даходы ад ажыццяўлення латарэйнай дзейнасці, падатак на даходы ад правядзення электронных інтэрактыўных гульняў, адзіны падатак на магчымы даход.

Аб'ект даследавання - асаблівыя рэжымы падаткаабкладання.

Прадмет даследавання - падатак на ігравыя бізнес, падатак на даходы ад ажыццяўлення латарэйнай дзейнасці, падатак на даходы ад правядзення электронных інтэрактыўных гульняў, адзіны падатак на магчымы даход.

Мэта дыпломнай працы - вывучэнне палажэння Падатковага кодэкса, вывучэнне механізму разліку і выплаты асаблівых рэжымаў падаткаабкладання, якія ўжываюцца ў імператыўным парадку, а таксама выяўленне праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць пры іх ужыванні, і пошук іх рашэнняў.

Метады даследавання: лагічны, параўнальна-прававы, сістэмны метад, структурнага аналізу.

У рамках работы праведзена даследаванне, падчас якога вызначаны і вывучаны паняцці «падатак» і «падатковая сістэма Рэспублікі Беларусь»; праведзены аналіз асаблівых рэжымаў падаткаабкладанне і іх класіфікацыя; апісаны механізм разліку і выплаты падатку на ігравыя бізнес, выяўлены праблемы, якія ўзнікаюць пры яго ўжыванні; вывучаны парадак ажыццяўлення латарэйнай дзейнасці, а таксама выплаты па ёй падатку; даследаваны падатак на даходы ад правядзення электронных інтэрактыўных гульняў; апісаны парадак разліку і выплаты адзінага падатку на магчымы даход і выяўлены праблемныя пытанні яго прымянення.